



## Belarusian (беларуская мова)

### Уступныя абраады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Господа Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і Камунія  
Святога Духа быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прывнаем свае грахі, і таму  
падрыхтуйцеся да святкавання  
святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу і  
вам, браты і сёстры, што я моцна  
зграшыў, у маіх думках і ў маіх  
словах, у тым, што я зрабіў, і ў  
тym, што мне не ўдалось зрабіць,  
Праз маю віну, Праз маю віну,  
Праз маю найбольш жорсткую  
віну; Таму я пытаюся ў  
блаславёнай Марыі, калі-небудзь,  
калі-небудзь, Усе анёлы і святыя,  
А ты, мае браты і сёстры, маліцца  
за мяне Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся  
над намі, даруй нам нашы грахі, і  
прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымняльнікі

## Swedish (Svenska)

### Inledande ritualer

Korsets tecken

I faderns namn och Son och av  
den Helige Ande.

Amen

Hälsning

Vår Herre Jesus Kristus nåd, och  
Guds kärlek, och den Helige  
Andes gemenskap vara med er  
alla.

Och med din ande.

Strafflagstiftning

Bröder (bröder och systrar), låt  
oss erkänna våra synder, Och så  
förbereda oss för att fira de  
heliga mysterierna.

Jag erkänner till den Allsmäktige  
Gud Och till dig, mina bröder och  
systrar, att jag har syndat  
mycket, I mina tankar och med  
mina ord, i vad jag har gjort och i  
det jag har misslyckats med att  
göra, Genom mitt fel, Genom  
mitt fel, genom mitt mest  
allvarliga fel; Därför frågar jag  
välsignad Mary Ever-Virgin, alla  
änglar och heliga, Och du, mina  
bröder och systrar, Att be för  
mig till Herren vår Gud.

Må den Allsmäktige Gud vara  
barmhärtig mot oss, förlåt oss  
våra synder, och föra oss till  
evigt liv.

Amen

## Belarusian (беларуская мова)

### Кіры

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

### Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добраі волі.  
 Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа,  
 Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраеце грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

### Збіраць

**Давайце малімся.**

Амін.

## Літургія Слова

### Першае чытаннне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Адказна псальма

## Swedish (Svenska)

### Kyrie

**Herre förbarma.**

Herre förbarma.

**Kristus, förbarma dig.**

Kristus, förbarma dig.

**Herre förbarma.**

Herre förbarma.

### Gloria

Ära vare Gud i det högsta, och fred på jorden åt människor av god vilja. Vi prisar dig, vi välsignar dig, vi avgudar dig, vi prisar dig, vi tackar dig för din stora ära, Herre Gud, himmelske kung, O Gud, allsmäktige Fader. Herre Jesus Kristus, enfödde Sonen, Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son, du tar bort världens synder, förbarma dig över oss; du tar bort världens synder, ta emot vår bön; du sitter på Faderns högra sida, förbarma dig över oss. Ty ensam är du den Helige, du ensam är Herren, du ensam är den Högste, Jesus Kristus, med den helige Ande, i Guds Faders härlighet. Amen.

### Samla

**Låt oss be.**

Amen.

## Ordets liturgi

### Första behandling

Herrens ord.

Tack vare Gud.

Svarspsal

## Belarusian (беларуская мова)

### Другое чытанне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля паводле Н.**

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус Хрыстос.

### Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька Усемагутны, вытворца нябёсаў і зямлі, з усіх рэчаў бачна і нябачныя. Я веру ў аднаго Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад Бога, Свято ад святла, Сапраўдны Бог ад сапраўднага Бога, нарадзіўся, не выраблены, канструктаваны з Айцом; Праз яго ўсё было зроблена. Для нас мужчын і для нашага выратавання ён сышоў з нябёсаў, і Святы Дух быў увасабленым Панны Марыі, і стаў чалавекам. Дзеля нашага яго ўкрыжаваны пад Понцием Пілатам, Ён пацярпеў смерць і быў пахаваны, і зноў падняўся на трэці дзень у адпаведнасці са Святога Пісання. Ён узышоў у неба і сядзіць у правай руцэ Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава судзіць

## Swedish (Svenska)

### Andra behandling

Herrens ord.

Tack vare Gud.

Evangelium

**Herren vara med dig.**

Och med din ande.

**En läsning ur det heliga evangeliet enligt N.**

Ära vare dig, Herre

**Herrens evangelium.**

Pris till dig, Herre Jesus Kristus.

### Tros yrke

Jag tror på en Gud, Fadern allsmäktige, skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt. Jag tror på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före alla tider. Gud från Gud, Ljus från ljus, sann Gud från sann Gud, född, inte gjord, konsubstansiell med Fadern; genom honom har allt blivit till. För oss män och för vår frälsning kom han ner från himlen, och genom den Helige Ande inkarnerades av Jungfru Maria, och blev man. För vår skull blev han korsfäst under Pontius Pilatus, han led döden och begravdes, och steg upp igen på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Han steg upp till himlen och sitter på Faderns högra sida. Han kommer igen i härlighet att döma levande och döda och hans rike kommer inte

## Belarusian (беларуская мова)

пра жыццё і памерлых I ў яго  
царства не будзе канца. Я веру ў  
Святога Духа, Госпада, даверу  
жыцця, які ідзе ад бацькі і сына,  
Хто з бацькам і сынам абажаны і  
праслаўляеца, які размаўляў  
праз прарокаў. Я веру ў адну,  
святую, каталіцкую і  
апостальскую царкву. Прызнаюся  
адно хрост за прабачэнне грахоў I  
я з нецярпеннем чакаю  
ўваскращэння памерлых і жыццё  
ў свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

Мы молімся Госпаду.

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

**Літургія Эўхарыстыі**

Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам  
назаўсёды.

Маліцеся, браты (браты і сёстры),  
што мая ахвяра і ваша можа быць  
прымальнym для Бога,  
Усемагутны бацька.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў  
вашых руках За пахвала і славу  
Яго імя, Для нашага добра і дабро  
ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

Эўхарыстычная малітва

Гасподзь быць з вамі.

I з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да Госпада.

## Swedish (Svenska)

att ta slut. Jag tror på den helige  
Ande, Herren, livets givare, som  
utgår från Fadern och Sonen,  
som med Fadern och Sonen  
tillbeds och förhärligas, som har  
talat genom profeterna. Jag tror  
på en, helig, katolsk och  
apostolisk kyrka. Jag bekänner  
ett dop till syndernas förlåtelse  
och jag ser fram emot de dödas  
uppståndelse och livet i den  
kommande världen. Amen.

Predikan

Universell bön

Vi ber till Herren.

Herre, hör vår bön.

**Eukaristins liturgi**

Offertorium

Välsignad vare Gud för alltid.

Be, bröder (bröder och systrar),  
att mitt offer och ditt kan vara  
godtagbar för Gud, den  
allsmäktige Fadern.

Må Herren ta emot offret från  
dina händer för hans namns pris  
och ära, för vårt bästa och hela  
hans heliga kyrkas bästa.

Amen.

Eukaristisk bön

Herren vara med dig.

Och med din ande.

Lyft upp era hjärtan.

Vi lyfter upp dem till Herren.

Låt oss tacka Herren vår Gud.

## Belarusian (беларуская мова)

**Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.  
Святы, святы, святы Гасподзь Бог гаспадароў. Неба і зямля поўныя вашай славы. Хосана ў самым высокім. Блаславёны той, хто прыходзіць у імя Господа. Хосана ў самым высокім.

**Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ўваскрасенне Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,  
Збаўца свету, бо ваш крыж і үваскрасенне Вы вызвалілі нас.  
Амін.

**Абрад Камунії**

**Па камандзе Збаўцы і ўтвараецца боскім вучэннем, мы адважваемся сказаць:**

Наш бацька, які мастацтва на небе, Святы - гэта імя Тваё;  
Прыходзь Валадарства,  
прыходзіць, твой будзе зроблена на зямлі, як на небе. Дайце нам у гэты дзень наш штодзённы хлеб,  
І даруй нам нашы парушэнні, як мы даруем тым, хто парушае нас;  
і вядзе нас не ў спакусу, Але пазбавіць нас ад зла.

**Дастань нас, Госпадзе, мы молімся, ад кожнага зла, ласкова прадастаўляйце мір у нашы дні,**

## Swedish (Svenska)

Det är rätt och rättvist.

Helig, Helig, Helig Herre,  
härskarornas Gud. Himlen och jorden är fulla av din härlighet.  
Hosianna i det högsta. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i det högsta.

**Trons mysterium.**

Vi förkunnar din död, Herre, och bekänn din uppståndelse tills du kommer igen. Eller: När vi äter detta bröd och dricker denna kopp, vi förkunnar din död, Herre, tills du kommer igen.  
Eller: Rädda oss, världens frälsare, för genom ditt kors och uppståndelse du har gjort oss fria.

Amen.

**Nattvardsrit**

**På Frälsarens befallning och formad av gudomlig undervisning, vågar vi säga:**  
Fader vår som är i himmelen,  
Helgat varde ditt namn; kom ditt rike, ske din vilja på jorden så som i himmelen. Ge oss i dag vårt dagliga bröd, och förlåt oss våra överträdelser, som vi förlåter dem som överträder oss; och led oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

**Befria oss, Herre, vi ber, från allt ont, ge nådigt frid i våra dagar, att med hjälp av din nåd, vi kan**

### Belarusian (беларуская мова)

што, пры дапамозе вашай  
міласэрнасці, Мы можам быць  
заўёды свабоднымі ад граху і ў  
бяспечы ад усяго бедства, як мы  
чакаем блаславёной надзеі і  
прыход нашага Збаўцы, Ісус  
Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў  
вашым апосталам: *Mir* я пакідаю  
цябе, мой мір, які я табе даю, не  
глядзіце на нашы грахі, Але на  
веру вашай царквы, і ласкова  
дайце ёй мір і адзінства у  
адпаведнасці з вашай воляй. Якія  
жывуць і валадарыць вечна і векі.

Амін.

*Mir* Господа заўёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму  
знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, Злічыце  
нас. Ягня Божы, вы забіраеце  
грахі свету, дайце нам мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто  
забірае грахі свету.

Дабрашчасныя - тыя, якія  
закліканы да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах, Але  
толькі кажа, што слова і мая  
душа будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

### Swedish (Svenska)

alltid vara fria från synd och  
säker från all nöd, medan vi  
väntar på det välsignade hoppet  
och vår Frälsare Jesu Kristi  
ankomst.

För riket, makten och äran är din  
nu och för evigt.

Herre Jesus Kristus, som sa till  
dina apostlar: Frid lämnar jag  
dig, min frid ger jag dig, se inte  
på våra synder, men på din  
kyrkas tro, och ge henne nådigt  
frid och enhet i enlighet med din  
vilja. Som lever och regerar för  
evigt och alltid.

Amen.

Herrens frid vare med dig alltid.

Och med din ande.

Låt oss erbjuda varandra  
fredstecknet.

Guds lamm, du tar bort världens  
synder, förbarma dig över oss.

Guds lamm, du tar bort världens  
synder, förbarma dig över oss.

Guds lamm, du tar bort världens  
synder, ge oss fred.

Se Guds lamm, se honom som  
tar bort världens synder. Saliga  
är de som kallas till Lammets  
måltid.

Herre, jag är inte värdig att du  
ska gå in under mitt tak, men  
säg bara ordet så skall min själ  
bli botad.

Kristi kropp (blod).

Amen.

## Belarusian (беларуская мова)

Давайце малімся.

Амін.

## Заключныя абраады

### Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог  
дабраславіць цябе, Бацька, і Сын,  
і Святы Дух.

Амін.

### Звалъненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце  
Евангелле Господа. Ці: ідзі ў  
свешце, праслаўляючы Господа  
сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў  
свешце.

Дзякую Богу.

## Swedish (Svenska)

Låt oss be.

Amen.

## Avslutande ritualer

### Välsignelse

Herren vara med dig.

Och med din ande.

Må den allsmäktige Gud välsigne  
dig, Fadern och Sonen och den  
Helige Ande.

Amen.

### Uppsägning

Gå vidare, mässan är avslutad.

Eller: Gå och förkunna Herrens  
evangelium. Eller: Gå i frid och  
prisa Herren genom ditt liv. Eller:  
Gå i frid.

Tack vare Gud.